

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 217 (5891) 20 верасня 1937 г., панядзелак ЦАНА 10 кап.

## СТАЛІНСКІЯ КЛОПАТЫ АБ ПАТРЭБАХ НАСЕЛЬНІЦТВА

Багацей і радасней робіцца з кожным днём жыццё ў нашай выдатнай краіне. Кастрычніцкая рэвалюцыя не толькі прынесла сацыяльнае вызваленне працоўным, але і дала ім матэрыяльнае дабро. Няўхільна расце добрыбы рабочых, калгаснікаў, служачых, інтэлігенцы. Пашыраецца іх пакутная здольнасць. Усё больш працаваўняў у сувязі з гэтым яны пачынаюць да прамысловасці. Нам спажывец хоча мець прыгожае, моцнае, высокакачэснае аздзеянне і абутак, ён хоча мець лепшы выбар іх.

Партыя і ўрад нястомна клопацца аб поўным задавальненні ўзрослых патрабаванняў насельніцтва. Яны стварылі для гэтага ўсе ўмовы. Аднак, былое кіраванне Паркамлетпрама СССР не справілася з пастаўленай перад ім задачай, яно не забяспечыла задавальнення прад'яўлення насельніцтвам поўнага, яно ігнаравала яго патрэбы. За ігнараванне патрэб насельніцтва ўрад зняў з работы былого наркома лёгкай прамысловасці Любімова і яго памеснікаў Ерміна і Мышкова.

Наркамлетпрам СССР, маючы 12 мільянаў пудоў аздавальняючай якасці бавоўны яшчэ леташняга ўраджаю, не пастарыўся вытворчасць патрэбнага насельніцтву бавоўняных тканін, не прыняў мер да паліпашэння аздзея гатовых тканін, спыняўся адносіцца да запараў спажываўца ў адносінах маланукаў і раскаляроў тканін. СНК СССР у публічнай сесіі паставіла абавязак Наркамлетпраму на працягу першага паўгоддзя 1938 года прывесці рэзкае скарачэнне колькасці дубіруючых сартоў тканін, а таксама спыніць вытворчасць пудоўніка № 926 спецыяльнага № 955, 925 і 927, спецыяльнага № 923, тканін хімічнага № 940 і 941, шку метража № 918 і тканін модабелы № 928, а блізі стандарту 40а вырабляць толькі ў набліжым і глажка-фарбаваным выглядзе. Наркамлетпраму прапанавана арганізаваць вытворчасць бавоўняных тканін павышанай якасці, у прыватнасці, новых сартоў плацінчых тканін з фасонай пражы, плацінчых са штурным шуком і шпальным надкомам, замяніць шпальныя плацінчых тканін, пестратканых плацінчых і палепаных паліацэлінавых тканін. Буць таксама павышана выработка сукна для дзіцячага верхага аздзея, намянуцца меланжавых і модабелых тканін, а таксама дэкаратыўнае вырабляць белых глянцкіх, набліжым і пестратканых насавых хустак. Собнарком абавязвае наркамлетпрама дапамагчы аздзею гатовых тканін і ўвесці больш рознастайнасці і прыгожыя малюкі разабрабкі ў іх.

У паставіце дадзена зусім канкрэтная праграма мерапрыемстваў, забяспечваючых павышэнне выпуску і паліпашэнне асартымента бавоўняных тканін. Таксильнымі фабрыкам і трыстам перадачнай машынаў паставіліся да сем механічных заводаў паставіліся ў іх вельмі высокія патрабаванні. Перадзям мапіншадубіўніцтва атрымаў заданне на выпуску неабходных запасаў частак для таксильных прадпрыемстваў.

На верасень-снежань гэтага года буць вышучана таксильнага аздавальнення на 110 мільянаў рублёў. Наркамат машынабудування абавязвае ў 1938 годзе даш таксильнай прамысловасці 620.000 круцільных верацін і звыш таго прадзільнага і прыгатаваўчага аздавальнення для ліквідацыі той дыспарацыі, якая існуе паміж магчымасцю прадзільных і прыгатаваўчых машынаў і тэксільных прадпрыемстваў.

Строгі парад наводзіцца і ў справе рамонтна-аздавальнення. Перабудова і сістэма замяткі рабочых і інжынерна-тэхнічных работнікаў у напрамку стымулявання павышэння прадукцыйнасці і паліпашэння якасці прадукцыі.

Вызначан павышэнне выпуску на падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы кадрў. Леўнітрацкія вясчэрыя прамысловыя акадэмія лёгкай прамысловасці разарганізавана ў Удэсаўскі інстытут узаадаапаўнення інжынерна-тэхнічных прамысловасці. У Маскве арганізавана інстытут заочнага навучання. У тэхнікумах бавоўнянай прамысловасці павышэцца колькасць студэнтаў з 4.500 да 5.500 чалавек. У Маскоўскім тэхнічным інстытуте ствараецца асобны факультэт механіка-тэхнічнага, які павінен выпускаць інжынераў-механікаў, падрыхтаваных для кіравання рамонтна-аздавальнення тэхналагічнага аздавальнення, а таксама энергетычнай пелавой і вентыляцыйнай гаспадаркі. З 1939 года арганізавана хіміка-тэхналагічны інстытут для падрыхтоўкі інжынераў аздавальняючых вытворчасці. У 1938 годзе на курсы павышэння кваліфікацыі буць навуцаца 14.000 інжынераў, тэхнікаў, майстроў-практыкаў.

На працягу IV квартала гэтага года арганізавана індыктуальнае навучанне 20.000 кваліфікаваных твачоў, прадзільшчыц і інш. Рады дадатковых мерапрыемстваў забяспечвае ахот вучобай вясчэрыя масы работнікаў бавоўнянай прамысловасці.

Піма сумнення, што паставіна СНК СССР забяспечыць хуткі ўздым работы бавоўнянай прамысловасці і поўнае задавальненне рознастайных запараў спажываўцаў.

Аб ўвазе і клопатах партыі і ўрада да павышэння выпуску тавараў масавага спажывання сведчыць і вясчэрыя размах лёгкай прамысловасці ў БССР. Даводзіцца сказаць, што на тэрыторыі нашай рэспублікі працуе 139 вытворчых прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці, якія ў гэтым годзе павіны даць прадукцыі на 770 мільянаў рублёў, у той час, як тадава прадукцыя Наркамлетпрама, напрыклад, складала 129 мільянаў. Аднак, Наркамат лёгкай прамысловасці БССР таксама не скараціў вытворчасці тавараў, якія яму прапаставілі партыя і ўрад. Прамысловасць Наркамлетпрама з месца ў выконвае пана. Піма перадачы і ў верасні. За першую дэкаду пана выкапан толькі на 31,4 проц.

Ускрытыя паставіны СНК СССР прычыны хронічнай работы бавоўнянай прамысловасці ў многім маюць адносіны і да работы лёгкай прамысловасці БССР. Восьмю швейную прамысловасць. У не быць усё абсалютна ўмовы для поўнага выкапанна пана. Між тым, яна мае вялікую запачынаць перад дзяржавай. Кіраванні наркамата (Саргадзе, Рыбаўскі) прагледзілі, як тут на разе фабрык ворагі народа, траціцкія-правыя шпідыі ўсё тармазілі разгортванне стаханавскага руху, які адной рукой выпускалі масавы брак, а другой з мэтай выкалікаць незадавальненасць рабочых, закідалі аўна шпалтаробным пераборамі, стваралі неамагчмыя ўмовы для работы, ігнаравалі элементарныя патрабаванні рабочых, не рамантавалі абсталяванне, уносілі пераборчыя ў сістэму апліты пражы і інш. Падобных прыкладаў яшчэ і зараз можна знаць сучасна на прадпрыемствах лёгкай прамысловасці. Яны маюць месца і ў разе іншых галін вытворчасці.

Піма сумнення, што паставіна СНК СССР аб бавоўнянай прамысловасці—гэты дакумент клопатаў нашай партыі і ўрада аб насельніцтве—вылічы новы ўздым тваочага энтузіязму сярод працоўных. Яшчэ вышэй павышэнне хваля прадкастрычніцкага саборніцтва.

## Сёння адкрываецца агульнагарадская нарада стаханавцаў горада Менска.

Прывітанне сынам і дочкам слаўнага савецкага народа, рэвалюцыянерам вытворчасці—стаханавцам прамысловасці сталіцы Беларускай ССР!

## ПРАДКАСТРЫЧНІЦКАЕ СПАБОРНІЦТВА

### ДА ўсіх вынаходцаў і рацыяналізатараў, інжынераў і тэхнікаў Беларусі

(ЗВАРОТ АКТЫВА РАЦЫЯНАЛІЗАТАРАў-ВЫНАХОДЦАў ГОМЕЛЯ)

Партыя і ўрад штодня прагуюць выключыць клопаты аб разгортванні тэхнічнай творчасці ў нашай краіне. Вынаходства з кожным днём расце і мацее. Стаханавскі рух вылучыў з асяродка рабочых новыя тысячы тэхналічных вынаходцаў і рацыяналізатараў.

У 1936 годзе вынаходцы і рацыяналізатары Савецкай Беларусі далі эканаміі дзяржавы толькі на 114 прадпрыемствах да 5 мільянаў рублёў. За апошнія два гады ў нас выраслі новыя кадры рацыяналізатараў-вынаходцаў, якія даюць многа карысці нашай прамысловасці. А колькі стыхаўцаў і ўдзельнікаў штодня рацыяналізуюць працэсы сваёй работы і гэтым самым павышваюць прадукцыйнасць працы, зніжаюць сабекошт, павышаюць якасць нашай савецкай прадукцыі!

Але іх многа тармазіць брэн на шлях разгортвання творчай ініцыятывы вынаходцаў і рацыяналізатараў. Коснасць, бюракратызм і прамое шпідыцтва ў справе ўкарааання каапунейных рацыяналізатарскіх мерапрыемстваў ішчэ існуюць на разе прадпрыемстваў. На гомельскім шквалаводзе злучыцца марынаваліся буйнейшыя вынаходцы вынаходцы Каралёва. На бабруйскім лескамабінаце марынаваліся вынаходцы, не правозыцца ў жыццё каштоўныя прапановы рабочых. Такое-ж становіцца і на разе іншых прадпрыемстваў.

Таму напярэдадні 20-годдзя Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі мы звяртаемся да ўсіх рацыяналізатараў, вынаходцаў, інжынераў і тэхнікаў, да кіраванай прадпрыемстваў шпіды разгартуць рацыяналізатарска-вынаходчыі рух, каб новыя вытворчыя пераможны сусцець вясчэрыя свята. Мы прапануем арганізаваць на кожным прадпрыемстве індыктуальнае і брагатае сацыялістычнае саборніцтва па ўважэнню ў фонд ішчэ 20-га гады Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі і тысяч вынаходцаў і рацыяналізатараў працоўных і таліе новых каапунейных, укарааанення ішчэ ішчэ прапаставі вытворчасці і паліпашэння якасці нашай прадукцыі.

Інжынерна-тэхнічныя работнікі, даш:

### НОВЫЯ РЕКОРДЫ ТРЬКАТАЖНІЦ

У сацыялістычнае саборніцтва па дастойнай сустрэчы 20-га гады Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі ўступілі ўсе работнікі менскай трыкатажнай фабрыкі «Чырвоны тэксильшчык».

Біскуцкія паказальнікі даюць стаханавцаў прычэнага пана. Стаханавца-пратэстаўша да Калдушына за апошнія дні пана да шпіды на 32 дзясціі прычэнак замест нормы 19, стаханавца тав. Окунь шпіды на 200 пар рэйтузаў замест нормы 160, тав. Грышаль — 190 пар замест нормы 160.

У нашым трыкатажным пана дабіліся вытворчых перамож рад работніц. Тав. Хадзельца да 19—20 шпіды замест нормы 13,5, тав. Ляммер да 21 шпіды замест нормы 13,5, тав. Мірончык да 21—22 шпіды замест нормы 13,5, тав. Максимоў да 26 шпіды замест 16.

За апошнія дні і таксама дабіліся новых вытворчых поспехаў. Сваю выпрацоўку я павысіла да 26 шпіды да 30—31 пры норме 18 шпіды, 16 і 17 верасня я звязала 32 шпіды. Гэта—небывалае выпрацоўка на нашым прадпрыемстве! Радней самай вялікай выпрацоўка на гэтым асартымэнце была 26 шпіды.

У знак дастойнай сустрэчы вялікай гады Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі, даем слова яшчэ лепш працаваць даб'ёмся новых поспехаў, новых рэкордаў.

стаханавца менскай трыкатажнай фабрыкі «Чырвоны тэксильшчык».

С. Я. РАСКІНА,

### ЗАМЕЖНЯЯ ВАЕННАЯ ДЭЛЕГАЦЫЯ НА ВУЧЭННЯХ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

РЫГА, 18 верасня. (БЕЛТА). 18 верасня выехала ў Савецкі Саюз дэлегацыя даўніцкай арміі для прысутнасці на асенніх вучэннях Чырвонай Арміі. У дэлегацыю ўваходзіць: начальнік вышэйшай ваеннай школы генерал Рохенштайн, начальнік штаба інспекцыі артылерыі палкоўнік Сіроўскі, начальнік штаба Латыскай пяхотнай дывізіі палкоўнік Вуічус, начальнік аддзялення аператывага аддзела штаба падпалкоўнік Уойтыс і афіцэр аператывага аддзела штаба капітан Агустэвіч.

КАЎНАС, 18 верасня. (БЕЛТА). 18 верасня з Каўнаса праз Вігосава ў СССР выехала дэлегацыя даўніцкай арміі для прысутнасці на вучэннях Чырвонай Арміі. У склад дэлегацыі ўваходзіць: камандзір 2 дывізіі генерал Круц, начальнік 3 аддзела штаба аэтонскай арміі палкоўнік Карынг, начальнік штаба працінаветранай абароны падпалкоўнік Вернік.

### САВЕЦКАЯ ДЭЛЕГАЦЫЯ НА ПАХАВАННІ П. МАСАРЫКА

Савецкі ўрад назначыў дэлегацыю для ўваду ў пахаванні першага прэзідэнта Часаслававічэі рэспублікі п. Масарыка ў наступным складзе: старшыня дэлегацыі—палкоўнік СССР у Францыі тав. Сурыч Я.З., члены дэлегацыі: палкоўнік СССР у Чэхаславакіі тав. Александроўскі С.С., ваенны аташ СССР у Часаславакіі палкоўнік тав. Шнітман Я.А. (БЕЛТА).



Комсомолец-стаханавца кандытарскай фабрыкі «Комунарка» (Менск) тав. Бляхер вылучыў на пасаду аменіага майстра кіравальнага цыха. Брыгада рабочых-комсомольцаў на чале з тав. Бляхер узяла абавязчэства да XX гады Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі брак і перавыконваць свой план. НА ЗДЫМКУ: тав. Бляхер С.Р. Фото Пшырко (БСФ).

### НАПЕРАДЗЕ ТОКАРЫ

У стаханавскай пяхіжэсці, праведзенай на заводзе імя Кірава, вялікіх поспехаў дабіліся многія рабочыя таварнага пана. Лепшыя ўоры работы пказалі — т. Паныш, які выкапаў сваю норму на 156 проц., т. Гук — 158 проц., т. Печура — 170 проц., т. Чаранаў — 150 проц. Слесар т. Кобырын сваю норму выконвае на 180—190 проц. Стаханавцы Піхавіца і Гельфанд сталі двухсотнікамі.

У саборніцтва ўключыліся ўсё пана. За лепшае выкананне ўартых абавязчэстваў вылучаны праміі.

Н. МЕЛЬНИКАУ.

### ПАВЫШАЕМ ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ ПРАЦЫ

Уключыўшыся ў прадкастрычніцкае саборніцтва, брыгада хлебапекцаў №1 з другой механічнай пяхіры менскага хлебазавода значна павысіла сваю прадукцыйнасць працы. У сярэднім штодзённа яна выконвае свой вытворчы план на 215 проц. Якасць прадукцыі добра.

Рабочы піянері Б. ФІЛІПОВІЧ.

### РАДАСНАЯ СУСТРЭЧА

Пасля двухднёнага марша, у якім разгартваліся асноўныя віль бою, вайсковы часць вярнулаца ў горад. Прапоўна надалізі байцам, камандзірам і палітработнікам пеліную сустрэчу, якая вымагала ў грандыёзнай дэманстрацыі бязмежнай любові савецкага народа да сваёй слаўнай любімай Чырвонай Арміі.

Вуліцы і плошчы запоўнілі многалюды, красачна ўпрыгожаныя калоны працоўных. Шматлікія транспаранты, сцягі, плакаты, лозунгі, партреты правалюў, букеты жытых кветак — усё гэта павыла сонечна-асенняй раніны вялікую ўрачынасць і ператварала яе ў сапраўднае свята радаснай сустрэчы.

Усёны чужыя бадзёрыя песні і вясчэрыя музыкі. Прапоўныя апраўдзілі ў дэштую овалю вопратку. Асабліва ўпрыгожыліся дзвучыты. На іх тваочы звалі радасныя ўсмешкі. Жоўзла з іх стэраліся заніць лепшае месца, каб першай даць у паларунак байцам кветкі.

Здаўку паучылі гукі мядзяных труб. Усе пастарожыліся. Паказаліся першыя чырвонаармейскія шаронгі. Сустрэчаюцца яшчэ раз старанна паварылі букеты кветак. І калі калоны байцоў параўняліся з прапоўнымі, у усіх каапоў разаліся дружныя вясчэрыя прытаняў і гонар бадзёраў Чырвонай Арміі і жалезнага сталініскага панама тав. Варашчылава, у гонар вялікага Сталіна, у гонар комуністычнай партыі і савецкага ўрада. Памытанніа карызаўца грамавым «ура» байцоў і працоўных.

Да праходзчых байцоў, камандзіраў і палітработнікаў папачыліся тысячы рук з букетамі кветак, іх па-халу кізлі артылерыстам, кулямётчыкам, кавалерыстам. Чырвонаармейшым любова прымалі кветкі і з годнасцю несл іх з бавой зброй.

У букет кветак, паланы камісару часці, студэнты аднаго з вучылішчаў горада ўклалі пісьмо, у якім запісалі: «У наша сустрэчы з прапоўнымі намага горада жаданне байцам, камандзірам, палітработнікам поспеху ў вырашэнні пастаўленых перад

### У АПОШНЮЮ ГАДЗІНУ

#### ПРАТЭСТ ТАВ. СЛАВУЦКАГА СУПРОЦЬ НАПАДУ НА СУПРАЦОЎНІКАУ ПАУПРЭДСТВА І ГАНДЛЕВАГА ПРАДСТАЎНІЦТВА

ТОКІО, 18 верасня. (БЕЛТА). Сёння паўпрад СССР у Японіі тав. Славуцкі заявіў міністру замежных спраў Хіроце пісьмовы пратэст супроць учасцішчыхся за апошні час выпадкаў панау невадомых

#### ЯПОНСКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ АБ ВАЕННЫХ ДЗЕЯННЯХ У КІТАІ

ТОКІО, 18 верасня. (БЕЛТА). Японскія тэлекі, якія прапаставілі на Байшын-Суйскай лініі, наводзіць слоў Дэ лей Нусіч, 18 верасня пасля доўгага бою злучы стаячыю Фынчэнь (на граніцы Шаньсі і Суйчэнь), зэ захавалі броне-поезд, узброены трыма гарматамі.

#### ЛОЦАН, 18 верасня. (БЕЛТА). Барэспандэнт «Дэйлі тэлеграф» паведамляе, што японцы выведзілі дэсант у Савоу (паўночна-ўсходняя частка правінцы Гуандун) і ўсталявалі свой кантроль над узходам у порт.

#### РАСПАЧАЛІ МАСАВУЮ КОПКУ БУЛЬБЫ

Калгас імя Калда Маркса, Гальбукекага сельсавета, Аршанскага раёна, прыступіў да копкі бульбы 14 верасня. На полі ўтрэх брыгадах штодзённа працуе больш 30 жанчын.

На 17 верасня калгас выкапаў ужо бульбу в плошчы 14 гектараў. Асабліва калгаснікі, даш Аршоўкевіч, Калозьскага, Абухоўскага, выконваюць сваю норму па копы бульбы на 200 і больш процантаў. Змест 0,08 яны выкапаюць на 0,16—0,17 гектара.

Расам з копай правозіцца аздача бульбы дзяржаве. Калгас аздае ўжо на прыёмачны пункт 130 цнт. бульбы.

М. З.

У СОВЕЦЕ НАРОДНЫХ КАМИСАРАУ САЮЗА ССР

АБ МЕРАПРЫЕМСТВАХ ПА ПАЛЯПШЭННЮ РАБОТЫ БАВАЎНЯНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

Совет Народных Камісараў Саюза ССР разглядае пытанні работы бавоўнянай фабрык Наркамлетпрама СССР у сувязі са з'яўленнем і праграмы вытворчасці бавоўняных тканін у рэзультате з'яўлення неадвальнага кіраўніцтва бавоўнянай прамысловасці з боку Наркамата лёгкай прамысловасці СССР.

На бавоўняных фабрыках Наркамлетпрама СССР праводзіцца шматлікая сістэма планавання вытворчасці, па якой кожнаму рабочаму да стаяць дакладныя выкавання тры розныя нормы: 1) норма выпрацоўкі, 2) планавая норма скарыстання абсталявання і 3) тэхнічная норма. У рэзультате гэтага рабочыя бавоўняных фабрык, у адрозненне ад рабочых іншых галін прамысловасці, не мелі з'яўляцца вымаральніка прадукцыйнасці працы ў выглядзе норм выпрацоўкі, а рабочыя, якія выкавалі нормы выпрацоўкі, аб'яшчаліся павышэннем планавыя і тэхнічныя нормы.

Такая сістэма планавання забяспечвала справу арганізацыі працы на фабрыках, дэарыентавала рабочых і стварала сур'ёзны настрэй супраць тэхнікі, паколькі да рабочых праўдліва паграбаванні выкавання тэхнічных норм, па якіх вылічэнне разліку вытворчых магчымасцей прадпрыемстваў, а на фабрыках не было створана ўмоў нават для выкавання норм выпрацоўкі большасцю рабочых.

Існуючая сістэма аплаты працы ў бавоўнянай прамысловасці Наркамлетпрама з'яўлялася вельмі неадвальнай, не забяспечвала правільнай ацэнкі рэзультатаў працы асобных груп рабочых, не забяспечвала павышэння кваліфікацыі працоўных і росту прадукцыйнасці працы.

Заработная плата рабочых прадзільнай вытворчасці значна ніжэй заробатнай платы рабочых таўнай кваліфікацыі па тэатру. Заработная плата рабочых, абслугоўваючых прадзільна-тэатру вытворчых (змачыч, шліткавалішчы, возчыкі і інш.), адстае ад уэрэі заробатнай платы адпаведнай групы рабочых іншых галін прамысловасці. Пры існаванні сістэмы заробатнай платы нардыа начальнікі цэху і майстры атрымлівалі зарплату менш памочнікаў майстроў.

Совет Народных Камісараў Саюза ССР выліў краіноў забяспечанне справы тэхнічнага кіраўніцтва бавоўнянай прамысловасці з боку Наркамлетпрама СССР.

Бюжэне з чатырох галоўных кіраўніцтваў бавоўнянай прамысловасці працуе само па сабе, ніхто не абавязвае вопытныя работнікі кіраўніцтваў для пераважнай ў рабоце другіх; пытанні тэхнічнай эксплуатацыі абсталявання; пытанні распрацоўкі новых тыпаў абсталявання, запасных частак і дэталей; пытанні тэхнічных норм іносу абсталявання; пытанні ўкаранення аўтаматаў і вымаральных прылад у бавоўняную прамысловасць; пытанні рэканструкцыі старых фабрык і іх абсталявання; пытанні суднасі паміж тэатрам і прадзільнем, — усё гэтыя пытанні вырашаюцца кожным галаўным пасобку, што прыводзіць да адсутнасці сапраўднага тэхнічнага кіраўніцтва бавоўнянай прамысловасці з боку наркамата.

Справа вытворчасці і снабжэння бавоўняных фабрык запаснымі часткамі, дэталі і падсобнымі матэрыяламі, а таксама рамонту абсталявання гэтых фабрык, знаходзіцца ў вельмі запустэчаным стане.

Праведзена Наркамлетпрамом забарона ў бавоўняных фабрыках рамонтна-механічных заводаў і майстэрняў і перадача іх галоўным кіраўніцтвам Наркамлетпрама прымяю да адрыву рамонтных заводаў ад абслугоўваемых ім фабрык і да шпюднай кантраляванні вытворчасці п'янасаваж дэталей і падсобных матэрыялаў. У рэзультате гэтага літаральна снабжэнне бавоўняных фабрык дэталі і матэрыяламі, зменшылася рамонтнага база фабрык і тым самым была падарвана сіпра своечасовага рамонту абсталявання.

Такі стан вытворчасці і снабжэння запаснымі часткамі, дэталі і падсобнымі матэрыяламі, а таксама рамонтай базі бавоўнянай прамысловасці, з'явіўся адной з важнейшых прычын неадвальнагай работы бавоўнянай прамысловасці.

Пасля таго, як вопсеі сацыялістычнай сельскай гаспадаркі поўнасна забяспечылі тэкстыльнай прамысловасць бавоўнянай, асноўнай умовай паспяхова работы бавоўнянай прамысловасці стала арганізацыя сістэматычнага планавана-перадзільна-

нага і капітальнага рамонту абсталявання і пільны догляд яго, у асаблівасці на фабрыках са старым паркам абсталявання.

Значэнне правільнай арганізацыі рамонту тэкстыльнага абсталявання, асабліва класіфікацыі адносна да машыны і яе больш узрастаў у сувязі з тым, што тэкстыльныя фабрыкі, замест адной-двух змен у мінулым, працуюць у тры змены, з поўнай нагузкай на працы ўсяго года, а хуткасць машыны павялічана ў рэзультате поспехаў стэханавукага руху, што прыводзіць да больш паскоранага зношвання абсталявання. Тым больш важна значэнне рамонту старога абсталявання, што вытворчасць новых машынаў інае не адвальнае патрэбнасці бавоўнянай прамысловасці.

Выпуск тэкстыльных машынаў неадстацкова па колькасці, прычым у асаблівасці неадстацкова вытворчасць абсталявання для прадзільных і прыгатуочых цэхуў, магчымасць якіх адстае ад навучных магчымасцей тэхнікі адзельнага. Выпрабаваныя тыпы машынаў і разе выпадкаў установаў і якасць машынаў неадстацкова высока, а скарыстанне лепшых уораў амежанай тэхнікі і канструаванне новых тыпаў машынаў унутры краіны праводзіцца зусім неадстацкова.

План вытворчасці тэкстыльнага абсталявання, устанавлены на 1937 год, Наркамлетпрам і НКЛбароннай прамысловасці выкамаваць зусім неадвальна. За студзень-ліпень заводу Наркамтата выкавалі ўсяго 36 проц. галавога плана, а заводу НКЛП — 20 проц. Асабліва неадвальна працавалі заводы імя Карла Маркса і імя Энгельса ў Ленінградзе і Орлоўскі завод тэкстыльнага машынабудавання.

У той-жа час, у рэзультате неадвальнага, а ў разе выпадкаў шматлікага размяшчэння новага абсталявання, у 1937 годзе рад фабрык аказаліся непарыхтаванымі да прыёму і ўстаноўкі новага абсталявання.

Не гледзячы на ўсё гэта Наркамлетпрам СССР не толькі не палепшыў справу арганізацыі бгучага планавана-перадзільнага і капітальнага рамонту зношанага абсталявання бавоўняных фабрык, а наадварот, за апошнія гады палепшыў становішча а рамонту у параўнанні з тым, што было раней, не будаваў новых і не расшыраў старых рамонтных майстэрняў і заводаў. Замест павелічэння аб'ёму планавана-перадзільнага і капітальнага рамонту ў сувязі з вялікай нагузкай абсталявання, Наркамлетпрам СССР за апошнія гады знізіў нормы капітальнага рамонту абсталявання.

Адстае ад аднаго тэхнічнага кіраўніцтва на бавоўняных прадпрыемствах у асобе галоўных інжынераў, якія янаюць у сваіх руках тэхнічнае кіраўніцтва ўсім асноўным і падсобным цэхам; адстае арганізацыя сістэмы злучы абсталявання ў рамонты прыёмы яго з рамонту; загружанасць пачаткі цэхуў, апраца кіраўніцтва эксплуатацыяй абсталявання і бгучым рамонтам, таксама задачы капітальнага рамонту, даючыму адзілена галоўных механікаў фабрык ад справы капітальнага рамонту абсталявання; адстае сістэма абавязковага планавана-перадзільнага рамонту; дрэнная арганізацыя снабжэння запаснымі часткамі і дэталімі, — прывяло да таго, што абсталяванне бавоўняных фабрык працуе без рамонту, накуль не выходзіць са строю, замест таго, каб сістэмай рэгулярыта планавана-перадзільнага рамонту забяспечылі нармальны стан абсталявання.

Гэта шматлікая дэзарганізаванасць арганізацыі справы ў бавоўнянай прамысловасці прывяла да крайняй зношанасці абсталявання тэкстыльных фабрык, да павелічэння з прычыны гэтага браку прадукцыі, да невыкавання многімі рабочымі норм выпрацоўкі, а большасцю фабрык і бавоўнянай прамысловасці ў палым — да невыкавання праграмы вытворчасці. На фабрыках капаціліся залішнія запасы бавоўны, а краіна не можа задаволіць усё ўзрастаючая патрэбнасці ў бавоўняных тканінах.

Для таго, каб ліквідаваць вынікі шматліка і вырабіць грубыя памылкі, даучучыя ў справе кіраўніцтва бавоўнянай прамысловасці з боку Наркамлетпрама СССР, і палепшыць тым самым работу бавоўняных фабрык, Совет Народных Камісараў Саюза ССР прыняў рад важных рашэнняў. Змест галоўнейшых з гэтых рашэнняў прыводзіцца ніжэй.

I. ПА ПЛАНВААННЮ І НОРМАХ ВЫПРАЦОЎКІ

Асудзіць практыку планавання ў бавоўнянай прамысловасці, як шматлікую, і абавязкі Наркамлетпрама СССР:

- 1. Адміністрацыя праводзіць усе Наркамлетпрамом СССР практыку планавання на бавоўняных фабрыках, забараніўшы прадаўленне да рабочых трох розных норм.
- 2. Для ацэнкі прадукцыйнасці працы і для вызначэння размераў заробатнай

платы рабочых кіравацца ўстаноўленымі да рабочых нормаў выпрацоўкі.

3. Нормы тэхнічных магчымасцей, а таксама галавога і кварталнага планаванна наркамата, галавога і кварталнага рэкрый прадпрыемстваў пры забараненні галавых і інш. планаў вытворчасці, але не для праўдлення да выкавання рабочымі.

II. ПА ТЭХНІЧНАМУ КІРАЎНІЦТВУ

1. Утварыць у складзе Наркамлетпрама СССР тэхнічны аддзел бавоўнянай прамысловасці.

2. Абавязкі Наркамлетпрама СССР у

дэкадным тэрмін распрацаваць і прадставіць на забараненне СНК СССР належаўне аб тэхнічным аддзеле бавоўнянай прамысловасці Наркамлетпрама СССР.

III. ПА ЗАРАБОТНАЙ ПЛАЦЕ

У мэтах выпраўлення буйнейшых неадхопаў у сістэме заробатнай платы і паліцтва заробатнай платы раду катэгорый рабочых і інжынера-тэхнічных работнікаў бавоўнянай прамысловасці:

- 1. Памыць з 1 верасня 1937 года заробатную плату: а) асобным катэгорыям рабочых прадзільнай вытворчасці і падсобным рабочым бавоўнянай прамысловасці, у сярэднім на 19 проц.; б) майстрам, начальнікам цэху і асобным катэгорыям інжынера-тэхнічных работнікаў бавоўнянай прамысловасці, у сярэднім на 20 проц.; в) рабочым прадпрыемстваў, вырабляючых дэталі, запчастыны і дапаможныя матэрыялы — на 18 проц.; г) інжынера-тэхнічным рабочым гэтых прадпрыемстваў — на 12 проц.
- 2. Абавязкі Наркамлетпрама СССР:

а) змяніць сістэму праміравання інжынера-тэхнічных работнікаў, устанавіўшы замест існуючай заблытанай сістэмы праміравання па шматлікіх паказальніках сістэму праміравання для галоўных інжынераў і для іншых інжынераў па перавыкананне плана па валовай прадукцыі пры ўмове выкавання ўстаноўленага асартыменту і якасці прадукцыі на прадзільных і тэхнічных фабрыках, а па адзельных фабрыках пры ўмове выкавання ўстаноўленай якасці прадукцыі;

б) выпраўніць існуючую сістэму праміравання памочнікаў майстроў, устанавіўшы праміраванне за перавыкананне норм выпрацоўкі рабочымі іх комплекта, прадуладзеўшы пры гэтым менш крутую шкалу прамі;

в) перавесці рабочых-змачычцаў на прагрэсіўна-праміяльную аплату працы

ў залежнасці ад выкавання норм выпрацоўкі рабочымі абслугоўваемым імі машынамі;

IV. ПА ПАДРЫХОТЦОЎ І ПЕРАПАДРЫХОТЦОЎ КАДРАЎ

1. У мэтах зніжэння існуючых неадхопаў у справе падрыхтоўкі кваліфікаваных кадраў рабочых бавоўнянай прамысловасці абавязкі Наркамлетпрама:

- а) у IV квартале 1937 года арганізаваць індывідуальнае адукаванне з выпускам у I-м квартале 1938 года 20.000 кваліфікаваных тэхцаў, прадзільшчыц, банкаброшніц і інш.;
- б) павялічыць да 1 студзеня 1938 года колькасць навучаючыхся ў існуючых школах ФЗВ бавоўнянай прамысловасці з 16.250 чалавек да 18.750 чалавек;
- в) арганізаваць падрыхтоўку памочнікаў майстроў у школах ФЗВ, устанавіўшы дадатковыя трэці год навучання для паспяхова заканчваючых двухгоддзю курс ФЗВ;
- г) увесці для вучняў шгол ФЗВ з 1 катэгорыя паўразраднаму тэарыі сётку замест існуючай тэарэтычнай, павысіўшы сярэдняе стаўку першага разраду да 65 рублёў, замест 54 рублёў;
- д) навучыць у 1937—1938 гг. на пачатковаму і павышанаму тэхнікуму са задачай тэхнічных экзаменаў 200 тыс. чалавек.
- 2. Для падрыхтоўкі неханаючай колькасці памочнікаў майстроў і рамантырошчыкаў абавязкі Наркамлетпрама СССР правесці наступныя меры:
- а) павялічыць да 1 студзеня 1938 года колькасць навучаючыхся ў школах памочнікаў майстроў і рамантырошчыкаў з 2.400 да 3.500 чалавек;
- б) павялічыць да 1 лістапада 1937 года колькасць індывідуальна навучаючыхся на прадпрыемствах памочнікаў майстроў і рамантырошчыкаў з 900 чалавек да 3.000 чалавек;
- в) да 1 студзеня 1938 года панава арганізаваць 8 школ для падрыхтоўкі памочнікаў майстроў і рамантырошчыкаў на 1.200 чалавек;
- г) павялічыць у 1938 годзе колькасць памочнікаў майстроў на курсах павышэння кваліфікацыі без адрыва ад вытворчасці з 1.500 чалавек да 5.000 чалавек.
- 3. Абавязкі Наркамлетпрама СССР:
- а) арганізаваць у 1938 годзе адука-

не на курсах павышэння кваліфікацыі майстроў-практыкаў, інжынераў і тэхнікаў у колькасці 14.000 чалавек, у тым ліку з адрывам ад вытворчасці 2.800 чалавек;

б) разраўнаваць вятчорную Ленінградскую прамысловую акадэмію лёгкай прамысловасці па ўсёсавонім інстытут удасканалення інжынераў лёгкай прамысловасці;

в) арганізаваць у горадзе Маскве да 1 студзеня 1938 года інстытут завочнага адукавання;

г) павялічыць у 1938 годзе колькасць навучаючыхся студэнтаў у тэхнікумах бавоўнянай прамысловасці з 4.500 чалавек да 5.500 чалавек і расшырыць на працягу 1938—1939 гг. хіміка-каларыстычным тэхнікум у Іванаве з 300 да 900 чалавек.

4. Абавязкі Наркамлетпрама СССР:

- а) да 1 лістапада 1937 года распрацаваць і прадставіць на забараненне Соўнаркома план павелічэння выпуску інжынераў па бліжэйшым п'яць год, улічыўшы асабліва вострую патрэбнасць у інжынерах-хіміках аддзельнай вытворчасці і ў механіках-тэкстыльшчыках;
- б) у Маскоўскім тэкстыльным інстытуте арганізаваць асобны факультэт механікаў-тэкстыльшчыкаў, перавесці на гэты факультэт 100—120 студэнтаў з апошніх двух курсуў.
- Факультэт механікаў тэкстыльнага інстытута павінен выпускаць інжынераў-механікаў, падрыхтаваных для кіраўніцтва рамонтам усёго вытворчага тэхналагічнага абсталявання, а таксама энергетычнага, цеплавой і вентыляцыйнай гаспадаркай;
- в) арганізаваць з разлікам пачэты заінтыкаў у 1939 годзе хіміка-тэхналагічны інстытут для падрыхтоўкі інжынераў аддзельнай вытворчасці;
- г) расшырыць спецыялістаў па ачмытні і атрапоўнай бавоўне пры Тамкенісім тэкстыльным інстытуте, Тамкенісім тэкстыльным тэхнікуме і Пірава-Албскім тэкстыльным тэхнікуме, даўшы ім бгучым годзе колькасць студэнтаў на гэтых аддзельных не менш, чым да 350 чалавек.

V. ПА ЗАПАСНЫХ ЧАСТКАХ І ДАПАМОЖНЫХ МАТЭРЫЯЛАХ

1. Перадаць назад тэкстыльным фабрыкам і тэатрам, у якасці рамонтай базі для данай бавоўнянай фабрыкі або для групы фабрык тэатра, наступныя рамонтна-механічныя заводы і майстэрні, рамантырошчыкі і галаўных бавоўняных кіраўніцтваў:

- а) Серпухоўскі механічны завод перадаць Наркамлетпраму бавоўнянаму тэатру;
- б) Архаўскі механічны завод імя Барышына перадаць Архаўскаму бавоўнянаму тэатру;
- в) Вігучскі механічны завод перадаць Першаму Іванавскаму бавоўнянаму тэатру;
- г) Вышневалокскі механічны завод перадаць Вышневалокскаму бавоўнянаму камбінату;
- д) Раменскі механічны завод перадаць Раменскаму бавоўнянаму фабрыцы «Красное знамя»;
- е) Бор'ёўскі механічны завод перадаць Бор'ёўскаму бавоўнянаму камбінату;
- ж) Калінінскі механічны завод Наркамлетпрама РСФСР перадаць Калінінскаму рэспубліканскаму бавоўнянаму тэатру.

2. Расшырыць у 1937—1938 гг. наступныя рамонтна-механічныя заводы і майстэрні: раднікоўскі, аляліўірскага тэатра, камбіната імя Халтурна, фабрык імя Ялізава і «Троці Інтэрнацыянал», а таксама будаваць у першым паўгоддзі 1938 года новыя рамонтна-механічныя майстэрні ў Ленінградзе, Іванаве і Гаухаве.

3. Для павелічэння вытворчасці зношаваных запасных частак на рамонтна-механічных заводах і для палепшэння абслугоўвання імі рамонтных цэхуў бавоўняных фабрык, асабліва рамонтна-механічных заводу і майстэрняў ад вырабы машынаў і прыбораў, перадаць вытворчасць іх на заводу Галоўмаштэат.

Вытворчасць масавых буйна-серыйных дэталей, не вырабляемых заводамі Наркамтата і НКЛП, скаантраваць на заводах Галоўмаштэат і Наркамлетпрама СССР, забяспечыўшы такі разварот вытворчасці гэтых дэталей, каб у 1938 годзе поўнасна ліквідаваць неадхопаў дэталей.

4. Для поўнай ліквідацыі ліфтыц вятэрных калец, верацён і інш. дэталей у бавоўнянай прамысловасці абавязкі Наркамтата:

- а) на заводу імя Карла Маркса ў верасні 1937 года і ў IV квартале 1937 года павялічыць вытворчасць вятэрных калец па 100 тыс. штук, даўшы ім галавоу адуку вятэрных калец Наркамлетпраму СССР з 600 тысяч да 700 тысяч, а ў першым квартале 1938 года да 450 тысяч штук;
- б) на заводу імя Энгельса зладь Наркамлетпраму СССР да 1 кастрычніка 1937 года 750 тыс. верацён і асцяц па галавоу плану адзельна ў IV квартале гэтага года, а ў I квартале 1938 года зладь 500 тыс. шт. верацён;
- в) для павелічэння тэрміну службы і палепшэння якасці вятэрных калец — узмацніць тэхнічны кантроль за вытворчасцю калец, устанавіць належны рэжым тэрмічнай апрацоўкі і забяспечыць добрую майфотку;
- г) вылучыць адзін з рамонтных дзяржаўна-капітальных заводаў для вытворчасці фасонных утулак з ролікавым пацыміямі для верацён з тым, каб у бгучым годзе вырабіць 400 тыс. штук укааных утулак і ў 1938 годзе 1 мільён штук.

5. Азначаны неадвальнае выкаванне плана вытворчасці вятэрных калец на Кабуроўскім заводе, абавязкі НКЛП забяспечыць поўнае выкаванне плана 1937 года на выпуску для Наркамлетпрама СССР 1200 тысяч калец і, апрача таго, зладь у першым квартале 1938 года 300 тысяч штук калец.

6. Абавязкі заводу тэкстыльнага машынабудавання пры выпуску новых тэкстыльных машынаў адначасна зладь бавоўняным фабрыкам камплекты запасных частак і размерз 5 і 3 проц. кошту прадзільна-тэхнічных машынаў і 3 проц. кошту аддзельных машынаў.

7. Азначаны неадвальнае арганізацыю ў бавоўнянай прамысловасці вытворчасці падсобных матэрыялаў, неадстацковае колькасць іх і неадвальнае ў якасці, абавязкі Наркамлетпрама адміністрацыі дзяючы на правільныя стандарты на дэталі машынаў і падсобныя матэрыялы і забараніць узмен і стандарты і атылоны на ўэрэі амежаных уораў.

8. Прапанавань Наркамлетпраму павелічэння вытворчасці падсобных матэрыялаў для бавоўняных фабрык (чаўнікаў, шпуды, катушкі, шатры) як на фабрыках Галоўнага кіраўніцтва падсобных прадпрыемстваў, так і ў майстэрнях і заводах бавоўняных фабрык, у прыватнасці:

- а) павялічыць вытворчасць банкаброшных катушкаў у IV квартале 1937 года да 1.500 тыс. штук, замест 1.115 тыс. штук, зробленых у III квартале, а ў 1938 годзе — да 7.000 тыс. штук, замест 4.245 тыс. штук у 1937 годзе. Павелічэнне правесі за кошту найбольш дэфіцытных 10-дзювоных драўляных катушкаў, пры чым у 1938 годзе спыніць зусім выпуск папярочных катушкаў;
- б) дасесці выпуск папярочных патронаў па шпуднай фабрыцы Гаўла падсобных прадпрыемстваў у IV квартале 1937 года да 1.375 тыс. і ў 1938 годзе да 5.500 тыс. (у тым ліку 2.000 тыс. каленых і 600 тыс. папярочных) супроць плана 1937 года ў размерз 4.750 тыс.
- Забараніць з другога паўгоддзя 1938 года выдусць некалькіх патронаў для асноў і непапярочных мольных папярочных патронаў;
- в) устанавіць запале на выпуску шпуды ў 1938 годзе ў размерз 122 мільёнаў штук, супроць плана 1937 года ў размерз 96 мільёнаў штук;
- г) устанавіць, у 1938 годзе запале на вытворчасці чаўнікаў у размерз 3 мільянаў штук, прычым чаўнікаў для аўтаматых цехуў вартаўтаў рабшч выкалючна з цэхуў парод дрэва;
- д) снабзіць фабрычныя майстэрні сярэнянай і забяспечыць выпуск ім у 1937 годзе наступнай колькасці падсобных матэрыялаў: чаўнікаў — 140 тыс. шт., паганцаў 1.500 тыс. шт., валькоў 182 тыс. шт. і ганцоў 500 тыс. штук;
- е) у мэтах забяспечэння высокай якасці ганцоў, спыніць з IV квартала 1937 года вытворчасць скурдзірных і «канамічных» ганцоў, змяніўшы іх скурдзінымі і бавоўнянымі ганцамі.
- 9. У мэтах бесперапыннага забяспечэння вытворчасці высокакачэсных падсобных матэрыялаў драўнянай п'ярых парод:
- а) абавязкі Наркамлетпрама стварыць да 1 ліпеня 1938 года на заводах Галоўнага кіраўніцтва падсобных прадпрыемстваў галавы перадаючы запале сухой драўнянай п'ярых парод, забяспечыўшы пры гэтым належаўне заванне;
- б) уключыць Наркамлетпраму ў лік асноўных дэзаагатушчыкаў драўняны дзверных лісцевых парод;
- в) прадставіць Наркамлетпраму СССР права загатоўкі ўсёй дэзавой грабавай драўніны, забараніўшы скарыстанне гэтай драўніны па іншых патрэбах, апрача тэкстыльнай прамысловасці.
- 10. Для зніжэння перабоў і снабжэння фабрык падсобнымі матэрыяламі і запчастымі часткамі стварыць пры кожнай фабрыцы спецыяльна абсталяваныя класавыя стравачныя запасаў дэталей і запчастых частак.
- 11. Абавязкі Наркамлетпрама СССР не пазней 1 кастрычніка 1937 года назначы сваіх інспектараў на якасці на заводах, пастаўляючых дэталі і абсталяванне для бавоўнянай прамысловасці.

VI. ПА ВЫТВОРЧАСЦІ НОВАГА АБСТАЛЯВАННЯ

1. Устанавіць план вытворчасці тэкстыльнага абсталявання на верасень-снежань 1937 года на заводах Галоўмаштата

Наркамтата у 90 мільёнаў руб. і па завыхода НКЛП — 20 мільёнаў рублёў, у тым ліку:

Назва машыны	Верасень	Кастрычнік	Лістапад	Снежань
Часальныя бавоўн. машыны	150 шт.	180 шт.	200 шт.	220 шт.
Вагеры	145 »	162 »	171 »	147 »
Легатчныя машыны	10 »	50 »	45 »	41 »
Банкаброшы	—	—	17 »	27 »

2. Прапанавань Наркамтата забяспечыць у 1938 годзе пастаўку тэкстыльнай прамысловасці 620 тысяч камплектных прадзільных верацён і 150 тысяч крупіцельных верацён і, звыш таго, прадзільнага і падрыхтоўчага абсталявання для зніжэння маючайся дыспарацыі паміж магчымасць прадзільных і падрыхтоўчых цэхуў і тэхнікі адзельнага ў тэкстыльнай прамысловасці.

3. Для павелічэння тэхнічнай базі тэкстыльнага машынабудавання абавязкі Наркамтата:

- 1. Абавязкі Наркамлетпрама СССР:
- а) на працягу верасня і кастрычніка месяцаў г. г. палараваць і назначыць на кожны бавоўняны камбінат і фабрыку галоўных інжынераў, у веданні якіх скаантраваць тэхнічнае кіраўніцтва ўсім асноўным і падсобным цэхам фабрык, падначаленым галоўным механікаў фабрык Гаўнага ўсёсавонім інжынеру;
- б) на ўсіх бавоўняных фабрыках арганізаваць рамонтна-механічны аддзелы, падначаленыя галоўным механікам фабрык.
- Назначыць начальнікам рамонтна-механічных аддзелаў кваліфікаваных інжынераў-тэкстыльшчыкаў, добра ведоучых вытворчае абсталяванне;
- в) на рамонтна-механічных аддзелах ўключыць капітальны і планавана-перадзільныя рамонты усёго вытворчага абсталявання, мантаж новага абсталявання і ўстаноўку новых прыбораў і механізмаў па абнаўленню і ўдасканаленню існуючага абсталявання;
- г) уключыць у рамонтыя брыгады па планавана-перадзільнаму рамонту не пазней 15 кастрычніка, па капітальнаму рамонту — не пазней 15 лістапада г. г.;
- д) увесці здымаць-прагрэсіўную аплату працы рамонтным персаналу ў залежнасці ад тэрмінаў рамонту і якасці адрамантаванага абсталявання.

заць Наркамтата перадаць Галоўмаштату Орлоўскі завод імя Мязелова і Орлоўскі завод № 5 для арганізацыі на іх вытворчасці тэкстыльных машынаў, а таксама прыступіць да падрыхтоўчых работ па будаўніцтву новага заводу прадзільнага абсталявання ў Курску, магчымасць у 2 тысячы вагераў і 1,5 тысяч бавоўняных часальных машынаў з тым, каб закончыць будаўніцтва гэтага заводу да 1 ліпеня 1939 года.

VII. ПА РАМОНТУ АБСТАЛЯВАННЯ

1. Прымаць гэта абсталяванне. Абавязкі рамонтыя брыгады, дапусціўшы няабра

# ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

аб ходзе азімай сяўбы, абмалоту каласавых, апрацоўкі ільну, пад'ёму зябля, сіласавання, сенакашоння 2-га ўкосу і ўборкі і абмалоту насеннай канюшыны калгасамі рэспублікі на 15 верасня 1937 г. (у проц.)

РАЁНЫ І АКРУГІ	Пасевае асяродок	Абмалота каласавых	Рэавадана ільну	Падата ільну	Падата зябля	Сяўба сена 2-га ўкосу	Зябляванне	Сяўба насеннай канюшыны	Абмалота насеннай канюшыны
<b>ЛЕПЕЛЬСКАЯ АКРУГА</b>	94	52	99	37	62	50	47	38	9
У тым ліку:									
1. Бягомльскі	100	50	100	35	17	5	87	31	
2. Лепельскі	96	66	100	39	4	224	37	9	
3. Ушацкі	89	63	100	40	5	123	51	50	
4. Чашніцкі	93	45	98	33	3	88	49	22	
<b>МАЗЫРСКАЯ АКРУГА</b>	95	51	100	41	21	16	53	77	14
У тым ліку:									
5. Даматавіцкі	93	55	99	29	20	16	58	94	13
6. Ельскі	86	47	100	25	19	9	47	55	4
7. Жыткавіцкі	98	50	100	12	42	88	54	69	70
8. Капаткевіцкі	97	42	100	47	21	34	62	79	9
9. Лельчыцкі	97	41	100	77	14	—	49	105	17
10. Мазырскі	99	55	100	50	22	22	45	74	7
11. Нараўлянскі	97	57	100	57	15	21	65	46	17
12. Петрыкаўскі	42	44	100	27	20	—	37	93	8
13. Тураўскі	98	62	100	68	27	30	62	89	8
<b>ПОЛАЦКАЯ АКРУГА</b>	95	58	86	9	7	38	57	5	21
У тым ліку:									
14. Асвейскі	100	57	77	14	2	72	52	6	—
15. Ветрыцкі	96	47	83	14	3	50	31	—	—
16. Дрысенскі	96	61	95	6	10	60	84	7	3
17. Полацкі	96	53	92	12	12	49	53	6	73
18. Рясойскі	91	71	76	5	4	—	57	6	—
<b>СЛУЦКАЯ АКРУГА</b>	95	41	99	26	30	43	38	61	16
У тым ліку:									
19. Грэскі	100	43	100	29	39	9	46	74	21
20. Копыльскі	99	44	100	16	33	11	40	72	16
21. Лядзінскі	93	47	100	6	33	152	29	49	14
22. Слуцкі	88	34	95	23	20	29	26	51	7
23. Старобінскі	85	44	100	41	41	9	23	45	12
24. Чырвоная Водка	102	39	100	45	17	—	75	61	26
<b>РАЁНЫ ПА-ЗА АКРУГАМІ:</b>									
1. Аршанскі	96	60	100	55	15	35	79	23	
2. Асіповіцкі	100	45	100	18	12	20	49	70	33
3. Вагушэўскі	97	49	94	16	5	28	47	74	23
4. Баруцкі	91	54	98	23	27	10	46	46	20
5. Барысаўскі	93	66	100	33	19	7	31	48	4
6. Бешанковіцкі	99	54	94	27	3	150	29	13	
7. Брагінскі	105	60	100	57	15	34	44	57	21
8. Будыкаўскі	88	57	98	33	5	28	29	11	—
9. Быхаўскі	88	55	100	34	14	38	48	12	50
10. Бялыніцкі	91	49	100	32	7	—	46	—	—
11. Бярэвіцкі	90	59	100	30	15	—	59	74	18
12. Веткаўскі	96	74	100	58	15	5	62	17	—
13. Віцебскі	93	54	100	17	7	18	35	63	6
14. Гарадоўскі	83	46	85	4	3	19	34	60	16
15. Глускі	91	47	100	18	25	57	55	89	15
16. Гомельскі	93	71	99	33	11	—	17	5	—
17. Горацкі	102	69	99	58	23	125	62	51	54
18. Добручскі	97	81	99	18	24	—	28	14	6
19. Дрыбінскі	102	51	100	63	15	46	42	50	6
20. Дубровенскі	90	48	95	15	6	100	31	56	26
21. Жлобінскі	97	51	98	16	5	5	29	16	—
22. Журавіцкі	100	53	99	42	15	8	66	24	20
23. Заслаўскі	99	39	87	12	34	8	27	159	14
24. Кармянскі	84	52	100	36	10	—	32	5	—
25. Камяніцкі	95	57	100	31	32	—	75	61	—
26. Касцюковіцкі	88	48	100	55	18	18	50	49	2
27. Кіраўскі	90	54	100	57	10	—	22	34	40
28. Клімавіцкі	94	45	96	31	4	—	11	7	—
29. Клічэўскі	93	61	96	4	6	2	11	9	69
30. Круглянскі	99	63	100	26	5	15	46	57	44
31. Купіцкі	92	57	100	32	9	173	95	45	11
32. Крычаўскі	100	47	99	42	7	12	95	15	—
33. Лагойскі	98	46	96	25	19	8	27	95	14
34. Леанідаўскі	89	38	83	9	2	22	24	100	10
35. Лоеўскі	91	66	100	30	8	52	48	49	25
36. Матыеўскі	99	51	100	64	9	17	26	26	23
37. Мельніцкі	97	32	100	15	34	19	37	118	22
38. Мухаўскі	96	57	76	5	5	61	57	51	12
39. Мясніслаўскі	100	42	97	29	7	57	46	37	—
40. Нарачскі	88	40	100	6	8	18	41	77	8
41. Племхавіцкі	97	50	100	16	25	25	18	76	—
42. Прапойскі	90	55	100	37	23	6	44	29	33
43. Пухавіцкі	87	46	97	34	13	4	33	86	8
44. Рагачоўскі	91	59	97	31	16	—	24	22	11
45. Рэчыцкі	91	45	100	20	6	—	45	21	—
46. Свіслацкі	80	55	87	35	4	—	35	25	—
47. Сенненскі	93	43	93	44	7	162	65	25	—
48. Сіроцінскі	79	44	77	9	1	47	26	25	1
49. Смалявіцкі	90	37	94	32	10	15	9	88	31
50. Смалавіцкі	88	44	100	34	16	19	25	76	52
51. Старалужскі	95	55	100	7	28	18	23	55	6
52. Суражскі	85	49	100	5	8	29	47	64	14
53. Талачынскі	99	51	100	66	14	55	50	53	73
54. Уварыцкі	77	42	94	25	7	—	38	—	—
55. Удзельскі	101	43	100	12	34	6	61	147	12
56. Халопеніцкі	87	48	95	27	10	11	69	25	38
57. Хойніцкі	96	50	98	36	20	—	26	45	21
58. Хойніцкі	95	49	97	35	10	26	25	15	12
59. Церахоўскі	84	68	100	45	4	—	30	1	100
60. Чавускі	99	45	99	63	9	16	55	23	22
61. Чачэрскі	87	54	100	44	13	—	18	15	38
62. Чырвоная Водка	95	42	100	50	17	—	11	—	—
63. Чэрвеньскі	89	46	97	16	10	12	32	111	4
64. Чэркаўскі	88	48	98	28	5	5	42	20	7
65. Шклоўскі	95	56	100	63	6	37	59	42	35
Па БССР	94	51	95	31	12	39	42	51	20
Было на 10/IX—37 г.	84	47	92	21	10	26	35	47	13

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДЗЕЛ НКЗБ.

## ГУТАРКА Ў САДЗЕ

Босень. Яна ўпрыгожыла дрэвы 48-гектарнага саду калгаса «Чырвоная Армія» ў рознакаляровы фарбы. У садзе ільну, Чутно толькі яя эрэдку з дрэў падаюць спежныя яблыкі. Моцна пахне сакавітай і янтэарнай антонаўкай. Пад пажарам дэкаў зусім да зямлі прыгнуліся талны кучаравыя яблыкі.

Мы ідем па дарожцы саду. Як кінуць вокам, у далечыні уявіліся яблыкі, густа ўспянаваны спежнымі плазмамі. Старшыня калгаса Моталь Абрамавіч Жубер не можа пацяміцца багатым ураджам саду. Ён некалькі раз звяртае а дарожкі, падымаючы да яблыкі, барэ ў рукі галінку і прапонуе зачыць колькасць буйных спежных яблыкі. Іх многа. Моталь, радасна смеючыся, гаворыць:

— Такага багатага ўраджая нашы калгаснікі яшчэ не бачылі. У нашым калгасе багаты ўраджай не толькі ў садзе. Са 160 гектараў жытня мы намалалі ў сярэднім з кожнага гектара па 14 цнт. буйнага асяржа; 32 гектары далі 14 цнт. асяржа; па 16 цнт. з гектара атрымалі.

Калгаснікі сельгасарміі «Чырвоная Армія» абраўшы сёлетня са свайго саду больш 450 тон фруктаў. А з пракожу ільну вылучаюць 120 тысяч рублёў. Багаты ўраджай саду, які дагледжваўся грамадую глязам за ім, значна парывае грамадую вагу прапанды. Па паліграфію грамадзі ка кожны прапанды павышае 2 р. 50 кап., а якіх па 74 кап. вытаны авансам. Такама выдана на прапанды кілограму яблыкі, а па другім кілограму яшчэ збіраюцца выданы. Зборжываць кудытэр будзе выдана пры канчатковым размеркаванні 3 кілограма на прапанды.

Зараз ужо выдана па кілограму жытня і 300 грамаў ячменю.

У гутарцы пераходзіць аб жыцці калгаснікаў, аб вялікай калгаснай рэалізацыі. Аб сваёй рэалізацыі расказваюць самі калгаснікі. Іх рэалізацыя — гэта багаты ўраджай, калгаснае багацце — вялікі прапанды. Іх рэалізацыя — гэта штодзённая клопаты вялікага Сталіна аб беларускім народе. За рэалізацыю калгаснае жыццё калгаснікаў ад усёй хуты гавораць гарачыя словы наздакі вялікаму Сталіну, камуністычнай партыі і савянскаму ўраду.

— Наш калгас інтэрнацыянальна, — прадаўжае гаварыць старшыня калгаса. — Тут жыюць беларусы, яўрэі, палікі і ўкраінцы. Усе яны пубны самых гарачых пішчотных слоў і пацуючы да нашага настаўніка і правядзена таварышча Сталіна. Гэта ён нам аказаў, як і ўсім калгаснікам Беларусі, такую вялікую дапамогу. Толькі аднаго лесу нашаму калгасу перадала 50 гектараў. Цяпер толькі жыць ім ратавацца.

Старшыня расказавае аб вёсцы, якая пры беларускай акупанцы была спалена акупантамі, а з гэты рэвалюцыі перадаваліся вырасла і памычалася. З гэтай калгаснай вёсцы вельмі многія члены і дзеці калгаснікаў вышлі профасарамі, урачамі, аграномамі, камандзірамі Чырвонай Арміі, настаўнікамі і яшчэ многіх розных профасій.

— Нама калгаснае жыццё ідзе ўгору, — прадаўжае Моталь Абрамавіч. Ён аноў напамінае вазіць нас па калгаснаму саду, дзе яблыкі нізка сагнуліся пад пажарам пладоў, дзе моцна пахне сакавітай антонаўкай.

Рагачоўскі раён. М. БРОНСКІ.



Расстрэл англійскімі інтэрвентамі 26 баянікмі намісараў 20 верасня 1918 года. Рэпрадукцыя Шышко (БСФ).

## РЭКАНСТРУКЦЫЯ МУЗЕЯ РЭВОЛЮЦЫЙ БССР

У Менску пачата рэканструкцыя музея рэвалюцыі БССР. Карэнным чынам мяняецца ўся яго экспазіцыя. У музеі ствараюцца асобныя аддзелы з п'яцю раздзеламі, якія адлюстроўваюць п'яці год рэвалюцыі і вяртанняў. Кастрычніцкай Сацыялістычнай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны (1917-20 гг.). Цяпер заключаны раздзел прысвечаны перамоце сацыялізма ў СССР і яго састаўнай частцы, БССР.

Як беларускі рэспубліканскі музей, ён адлюстроўе ў сваіх экспанатах асноўныя этапы барацьбы большавікоў Беларусі за заваяванне і ўзмацненне пралетарскай диктатуры і вяртанняў ролі Сталіна, Кагановіча, Орджанікідзе, Мяснікова, Фрунзе ў барацьбе за Савецкую Беларусь.

У прызначэнні музея рэагавала матэрыяламі і дакументамі, асветляючымі выдатную роллю таварышча Сталіна ў падрыхтоўцы і стварэнні КП(б)Б і БССР, у арганізацыі абароны Менска ад беларускіх акупантаў і ролі таварышча Серга Орджанікідзе ў арганізацыі працы ў ліквідацыі беларускага фронту пад Барысаў у 1919 годзе.

У ліку дакументаў б'юль п'яці матэрыялаў, якія паказваюць ролі тав. Кагановіча, М. М. у арганізацыі барацьбы з карыстаўчым на Беларусі ў 1917 г.

і яго работу ў Палескім камітэце большавікоў.

З 559 экспанатаў, якія будуць размешчаны ў 9 памяшканнях музея, 43 проц. адносяцца да беларускай тэматыкі. Радам дакументаў упершыню ў музеі будзе паказана адрэацыя ролі беларускіх буржуазных напымалістаў у перыяд імперыялістычнай вайны.

Значна месца адводзіцца дакументам, характарызуючым работу большавікаў дзруку «Права», «Окноная правда», «Звязда», «Вурэстнік» і мабільнага мае вакол лозунгаў большавіцкай партыі.

Усе гэтыя моманты будуць ілюстраваны фотакопіямі дакументаў, мадэлямі, арыгінальнымі архіўнымі дакументамі, скульптурамі, картаграфіямі. У ліку экспанатаў — мастацкія карціны работы мастакоў, лінгвісты і белар

